

ДУА «МІНСКІ АБЛАСНЫ ІНСТЫТУТ РАЗВІЦЦЯ АДУКАЦЫ»

ЦЭНТР МЕДЫЯРЭСУРСАЎ І БІБЛІЯТЭЧНАЙ РАБОТЫ



# АДУКАЦЫЯ МІНСКАЙ ВОБЛАСЦІ



Ў РЭСПУБЛІКАНСКІХ  
І АБЛАСНЫХ СМІ




Родная газета на роднай мове  
**ЗВЯЗДА**

Рэспубліка

**НАРОДНАЯ  
ГАЗЕТА**

МІНСКАЯ ПРАЎДА



«Звязда» – грамадска-палітычная беларускамоўная газета.

Выдаецца з 27 ліпеня (9 жніўня) 1917 г.

Выходзіць пяць разоў на тыдзень.


Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://zviazda.by/>

E-mail: [info@zvyazda.minsk.by](mailto:info@zvyazda.minsk.by)



23.07.15

**Нікалаева, Н.** Матэматыка... На публічных дыскусіях / Н. Нікалаева // Звязда. — 2015. — 23 ліпеня (№ 138). — Чырвонка. — С. 6.

*Другое каманднае месца і сярэбраныя медалі заваявалі беларускія школьнікі на VII міжнародным турніры юных матэматыкаў (ІТҮМ-2015), які прайшоў у Балгарыі. У склад беларускай каманды ўвайшоў Арыём Глотай (10 клас, гімназія № 1 Салігорска).*

*Электронная версія артыкула: <http://zviazda.by/2015/07/92972.html>*

**Свірыда, Д.** «Я крочу па часе, нібы па вадзе...» / Д. Свірыда // Звязда. — 2015. — 23 ліпеня (№ 138). — Чырвонка. — С. 7.

*На старонках часопісу надрукаваны артыкул выпускніцы 10 класа гімназіі № 10 Маладзечна Дар'і Свірыды. Да ўвагі чытачам прапануецца размова аўтара з маладой паэткай Настассяй Нарэйкай.*

*Электронная версія артыкула: <http://zviazda.by/2015/07/92966.html>*

«СБ. Беларусь сегодня» – общественно-политическая газета.

Основана в августе 1927 г. Выходит пять раз в неделю.

Учредители: Администрация Президента Республики Беларусь и Редакционный совет.

Адрес редакции: 220013, г. Минск,  
ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Web-сайт: <http://www.sb.by>

E-mail: [pisma@sb.by](mailto:pisma@sb.by)



30.07.15

**Осокина, А.** Новые краски Нарочанского края / А. Осокина // СБ. Беларусь сегодня. — 2015. — 30 июля (№ 143). — С. 1, 5.

*Завершается последний этап Государственной программы развития курортной зоны Нарочанского края. С инспекцией на Нарочь отправилась делегация*

*во главе с заместителем премьер-министра Михаилом Русым и председателем Миноблсполкома Семеном Шапиро. Очередным посещением экспертов стала Нарочанская средняя школа № 2, в которой, со слов директора Геннадия Криштафовича, не хватает мест из-за увеличения численности детей школьного возраста. Было принято решение возвести новое здание школы и сдать его к 1 сентября 2016 года.*

**Электронная версия статьи:** <http://www.sb.by/obshchestvo/article/novye-kraski-narochanskogo-kraya.html>

**«Настаўніцкая газета»** – выданне асветнікаў  
Рэспублікі Беларусь.

Выдаецца з 20 снежня 1945 года. Выходзіць тры  
разы на тыдзень.

Заснавальнік: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 77.

Web-сайт: <http://nastgaz.by/>

E-mail: [info@nastgaz.by](mailto:info@nastgaz.by)



30.07.15

**Гарбар, А.** Выхоўваючы, развіваем сем сфер асобы / А. Гарбар // Настаўніцкая газета. — 2015. — 30 ліпеня (№ 90). — С. 4.

*У Азёрах Гродзенскай вобласці прайшоў летні тэматычны семінар, на які сабраліся ўдзельнікі конкурсу прафесійнага майстэрства «Настаўнік года» розных гадоў – члены рэспубліканскага клуба «Крыштальны журавель». Тэма семінара бягучага года – «Выхаваўчыя аспекты ўрока».*

*На мерапрыемстве былі прадстаўлены ўрокі і майстар-класы «новай хвалі» – настаўнікаў прафесійнага конкурсу «Настаўнік года-2014»: настаўніка гісторыі сярэдняй школы № 11 Маладзечна Віктара Жука, настаўніцы інфарматыкі сярэдняй школы № 4 Дзяржынска Святланы Пузіноўскай і інш.*

**Фарміраваць уласны погляд** / падрыхт. С. Кірسانава // Настаўніцкая газета. — 2015. — 30 ліпеня (№ 90). — дадатак «Медыяадукацыя». — С. 4.

*У спецыяльнай рубрыцы «Медыяадукацыя» прадстаўлены матэрыялы з летняй школы па медыяадукацыі, якая адбылася ў чэрвені ў шведскім горадзе Кальмары пры арганізацыйнай падтрымцы Таварыства беларускай школы. У рабоце сёлетняй школы прымалі ўдзел прадстаўнікі Беларусі, Украіны, Арменіі і Казахстана. Удзельнікі даведліся пра тое, што робіцца ў шведскіх школах па павышэнні медыяграмацыйнасці, наколькі развіта медыяадукацыя ў краінах-удзельніцах школы. Так, настаўніца англійскай мовы гімназіі Нясвіжа на старонках газеты дзеляцца з чытачамі сваімі меркаваннямі па пытаннях медыяадукацыі настаўнікаў і навучэнцаў.*

**Хідджаз, М.** Адукацыя праз узаемадзеянне / М. Хідджаз // Настаўніцкая газета. — 2015. — 30 ліпеня (№ 90). — С. 1, 3.

З афіцыйным візітам Міністэрства адукацыі Беларусі днямі наведала Дэлегацыя Ісламскай Рэспублікі Пакістан па пытаннях адукацыі і прафесійнай падрыхтоўкі. Для дэлегацыі распрацавана вялікая праграма наведвання навучальных устаноў і ўстаноў культуры Беларусі, сярод якіх Слуцкі дзяржаўны каледж.

25.07.15

**Рэва, Д.** Маляванне шэрсцю і адвечны творчы пошук / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 ліпеня (№ 88). — С. 6.

*Артыкул знаёміць з майстэрствам і творчымі пошукамі педагога дадатковай адукацыі Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Смілавіч Надзеяй Віктараўнай Жогаль. Надзея Жогаль кіруе творчай майстэрняй «Народныя промыслы». Педагог валодае рознымі тэхнікамі дэкаратыўна-прыкладнога майстэрства і вучыць гэтаму дзяцей. Нядаўна яна ў шэрсці паўтарыла карціну Царфіна «Парыж».*

**Рэва, Д.** «Оскар» за адпачынак / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 25 ліпеня (№ 88). — С. 6.

*Сёлета навучэнцы Нясвіжскага раёна змаглі адпачыць у 16 лагерах з дзённым знаходжаннем дзяцей (1045 школьнікаў). Акрамя таго, школьнікаў прынялі аздараўленчыя лагеры з кругласутачным знаходжаннем: «Вясёлка» на базе Ланскай сярэдняй школы, «Эўрыка» на базе Карцэвіцкай сярэдняй школы, «Алімпіец» на базе Ліпскай сярэдняй школы, «Правазнайка» на базе Салтанаўшчынскага дзіцячага сада-сярэдняй школы, «Эрудыт» на базе Нясвіжскай гімназіі і стацыянарны аздараўленчы лагер «Арляня».*

23.07.15

**Зубрыліна, І.** I-Engage: уцягнуць, развесяліць, захапіць / І. Зубрыліна // Настаўніцкая газета. — 2015. — 23 ліпеня (№ 87). — С. 3.

*У Кішынёве прайшла Міжнародная канферэнцыя i-Engage, прысвечаная магчымасцям міжнародных інтэрнэт-праектаў у адукацыйным працэсе. У яе рабоце прыняла ўдзел каманда адукацыйнай супольнасці iEARN-Беларусь. Удзельніца канферэнцыі, настаўніца англійскай мовы гімназіі № 1 Старых Дарог Наталля Белазаровіч расказала аб уласным праекце Money Matters, а таксама пазнаёміла калег з папулярнымі праектамі беларускіх педагогаў «Разам з тпушкамі», «Сам сабе ратавальнік», «След чалавека, след жыцця».*

18.07.15

**Дубоўская, В.** Дваццатае даследчае лета / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 18 ліпеня (№ 85). — С. 1.

*15 ліпеня ў спартыўна-аздараўленчым комплексе «Брыганціна» БДУ адбылося адкрыццё юбілейнай XX Рэспубліканскай летняй навукова-даследчай школы навучэнцаў і настаўнікаў, X Мінскага гарадскога фізіка-матэматычнага летніка і VI Мінскага абласнога фізіка-матэматычнага летніка. Ва ўрачыстасцях прыняў удзел міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў, які ўручыў узнагароды. Свае ўзнагароды*

ўручылі прадстаўнікі БДУ, Мінскага абласнога ўпраўлення адукацыі і Мінскага гарадскога камітэта па адукацыі.

Удзельнікамі юбілейнай летняй школы стануць звыш 300 школьнікаў (разам з удзельнікамі профільных летнікаў Мінска і Мінскай вобласці). У асноўным гэта пераможцы розных інтэлектуальных спаборніцтваў па матэматыцы, фізіцы, інфарматыцы, астраноміі.

16.07.15

**Алёхіна, Н.** У Маладзечна па здароўе і англійскія манеры / Н. Алёхіна // Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 2.

«Разумны летнік», ці *Smart Camp*, як называюць яго самі ўдзельнікі, адкрыўся на базе Маладзечанскай школы для дзяцей з захворваннямі косна-мышачнай сістэмы і злучальнай тканкі. Праграма лінгвістычнага летніка разлічана не толькі на аздаравленне навучэнцаў 9–11 класаў, але і на актыўнае засваенне англійскай мовы і раскрыццё творчага патэнцыялу старшакласнікаў. Больш падрабязна аб праграме летніка паведаміла дырэктар школы Людміла Іосіфаўна Данілевіч.

**Дубоўская, В.** Вартыя перамогі / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 1.

12 ліпеня завяршыліся 46-я Міжнародная алімпіяда школьнікаў па фізіцы і VII Міжнародны турнір юных матэматыкаў. Абодва інтэлектуальныя спаборніцтвы для беларускіх школьнікаў сталі паспяховымі.

Міжнародная алімпіяда па фізіцы сёлета праходзіла ў індыйскім Мумбаі. У ёй прынялі ўдзел каманды 86 краін з розных кантынентаў. Беларуская каманда складалася з пяці чалавек, якія выдатна выступілі і заваявалі медалі. Антон Талкачоў з гомельскай гімназіі № 14 атрымаў залаты медаль. У Багдана Звяжынскага з Ліцэя БДУ — «серабро». А бронзавыя ўзнагароды атрымалі Яўген Шурыгін, Арцём Піваварчык, прадстаўнікі Ліцэя БДУ, і **Уладзіслаў Клімашонак, выхаванец гімназіі № 1 Барысава.**

VII Міжнародны турнір юных матэматыкаў (ІТУМ-2015) сёлета праходзіў у балгарскай Сафіі. У выніку беларускія школьнікі заваявалі 2-ое месца, дыплом II ступені і сярэбраныя медалі. У склад каманды Беларусі на VII Міжнародным турніры юных матэматыкаў увайшлі навучэнцы чатырох устаноў адукацыі: адзінаццацікласнікі Дзіяна Фаміна (Ліцэй БДУ, капітан), Мікіта Кандрацёнак, Мікалай Прохараў (гімназія № 41 Мінска імя В. Х. Сярэбранага), Сяргей Шаламберыдзэ (сярэдняя школа № 94 Мінска) і **дзесяцікласнікі Арцём Глотаў з гімназіі № 1 Салігорска, Ліяна Хазалія з гімназіі № 41 Мінска імя В. Х. Сярэбранага.**

**Дубоўская, В.** «Масты адукацыі» наладжаны ў Беларусі / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 3.

Другая змена міжнароднага англамоўнага лінгвістычнага летніка пачнецца 19 ліпеня і будзе праходзіць ва Уздзе Мінскай вобласці. Мінскі аблвыканкам з ўляецца даўнім партнёрам Беларускай асацыяцыі клубаў ЮНЕСКА. У летніку збяруцца больш за 100 дзяцей з Беларусі, Расіі, Турцыі, Літвы. Працаваць са школьнікамі будуць педагогі – носьбіты англійскай мовы, якія прыедуць з Еўропы і ЗША.

**Шыян, С.** У інстытут – без экзаменаў, быў бы медаль / С. Шыян // Настаўніцкая газета. — 2015. — 16 ліпеня (№ 84). — С. 8.

*Прыёмная кампанія БДПУ ў фактах. Больш за 750 медалістаў і звыш 170 пераможцаў і прызёраў трэцяга этапу рэспубліканскай алімпіяды з Мінска і Мінскай вобласці атрымалі персанальныя запрашэнні за подпісам рэктара БДПУ А. І. Жука для паступлення ва ўніверсітэт без здачы ЦТ і ўступных выпрабаванняў.*

*У рамках цікавай акцыі для абітурыентаў 50-ы медаліст (Сяргей Танко, сярэдняя школа № 1 Салігорска) і тысячны абітурыент (Хрысціна Сак, Гарадзілаўская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна) атрымалі ад рэктара БДПУ эксклюзіўны гадзіннік з сімвалай універсітэта, выпушчаны да 100-годдзя гэтай установы адукацыі.*

14.07.15

**Рэва, Д.** Дабрыня і любоў на крылах анёла / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 14 ліпеня (№ 83). — С. 8.

*Дабрачынная акцыя «Надзея» ў рамках абласнога фестывалю-марафону «Крылы анёла» падарыла радасць 76 хлопчыкам – выхаванцам Крывіцкага дзяржаўнага спецыяльнага прафесійна-тэхнічнага вучылішча № 3 закрытага тыпу.*

*У мерапрыемстве прыняла ўдзел Галіна Мікалаеўна Казак, начальнік упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама. Дабрачынны фестываль-марафон «Крылы анёла» праводзіцца на Міншчыне на працягу двух гадоў. Гэта сумесны праект упраўлення адукацыі Мінаблвыканкама і Беларускай Праваслаўнай Царквы.*

11.07.15

**Бурак, А.** Глобальная сетка для творчасці / А. Бурак // Настаўніцкая газета. — 2015. — 11 ліпеня (№ 82). — С. 8.

*Намеснік дырэктара гімназіі № 1 Капыля А. Бурак дзеліцца вопытам работы ў міжкультурным інтэрнэт-праекце Holiday Card Exchange, у якім прынялі ўдзел навучэнцы 7 класа. Тэмай перапіскі на замежнай мове з равеснікамі з Тайваня, Нідэрландаў, Расіі, Польшчы, Славеніі, США, Канады стала міжнароднае свята Каляды. Удзел у праекце дазволіў навучэнцам набыць унікальны вопыт: магчымасць удзелу ў прадукцыйных міжкультурных і міжасобасных зносінах, прадэманстраваць свае веды ў галіне англійскай мовы.*

**Грэчка, І.** Дрыгавіцкія курганы / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2015. — 11 ліпеня (№ 82). — С. 20.

*Аб рабоце археалагічнага летніка, якім кіруе настаўнік гісторыі сярэдняй школы № 2 Старых Дарог Віталь Анатольевіч Юрэвіч. З 2010 года ў Старадарожскім раёне педагогамі і навучэнцамі было даследавана 12 дрыгавіцкіх курганаў. Па словах В. Юрэвіча, знаходкі не толькі дапамагаюць вывучэнню гісторыі раёна, але і паказваюць, што Старадарожчына была ў эпіцэнтры жыцця старажытнага свету.*

09.07.15

**Алёхіна, Н.** Сказаць «бывай» міфам пра ўсынаўленне / Н. Алёхіна // Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 ліпеня (№ 81). — С. 2.

*У Валожынскім раёне Мінскай вобласці ўпершыню прайшоў фестываль сем'яў усынавіцеляў. У мерапрыемстве прынялі ўдзел 100 чалавек. Арганізатарамі фестывалю выступілі Нацыянальны цэнтр усынаўлення і ўпраўленне адукацыі Мінскага аблвыканкама.*

**Грэчка, І.** На беразе турыстычнага сейма / І. Грэчка // Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 ліпеня (№ 81). — С. 14.

*Юбілейны, дзясяты па ліку, турыстычны злёт навучэнцаў Саюзнай дзяржавы прайшоў на тэрыторыі Акцябрскага раёна Курскай вобласці на беразе ракі Сейм. Асноўная мэта злёту – не толькі фізічнае, але і патрыятычнае выхаванне навучэнцаў, таму для правядзення турзлёту выбіраюцца месцы, звязаныя з памятнымі падзеямі Вялікай Айчыннай вайны.*

*І месца ў каманды Мінскай вобласці за турыстычную газету (2-е – у Віцебскай, 3-е – у Брэсцкай). Згодна з камандным пратаколам, Мінская вобласць заняла 4-е месца.*

**Дубоўская, В.** Тэхналагічная адоранасць / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 ліпеня (№ 81). — С. 13.

*Госць «Настаўніцкай газеты» – Ігар Вітальевіч Дубіна, настаўнік-метадыст, настаўнік тэхнічнай працы і чарчэння Грозаўскай сярэдняй школы Капыльскага раёна Мінскай вобласці, добра вядомы ў алімпійдным руху і навуковым асяроддзі. Гэты педагог выхаваў не адно пакаленне сапраўдных майстроў і сваіх паслядоўнікаў (многія вучні пайшлі ў педагогіку) і не спыняецца на дасягнутым. Сёння ён актыўна працуе з графічным рэдактарам «Компас 3D».*

*І. В. Дубіна з'яўляецца кіраўніком раённага рэсурснага цэнтра настаўнікаў працоўнага навучання і чарчэння, адміністратарам сайта «Чарчэнне з працай», уваходзіць у творчую групу настаўнікаў працоўнага навучання і чарчэння Мінскай вобласці, з'яўляецца лектарам Мінскага абласнога інстытута развіцця адукацыі.*

**Журавель, А.** Ад станцыі юннатаў да экалагічнага цэнтра: шлях даўжынёй 70 гадоў / А. Журавель // Настаўніцкая газета. — 2015. — 9 ліпеня (№ 81). — С. 11.

*Аўтар артыкула – дырэктар Барысаўскага экалагічнага цэнтра А. Журавель.*

02.07.2015

**Дубоўская, В.** На старце – міжнародныя алімпіяды / В. Дубоўская // Настаўніцкая газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 2.

*У пачатку ліпеня традыцыйна стартуюць міжнародныя прадметныя алімпіяды. У каманду на Міжнародную алімпіяду па інфарматыцы ўключаны Мікіта Сазановіч з сярэдняй школы № 3 Стоўбцаў.*

**Рэва, Д.** Лета радаснае, лета бяспечнае / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 20.

*Абаронча-спартыўны лагер «Патрыёт» Смалявіцкага раёна аб'яднаў 40 падлеткаў з розных школ рэгіёна. На працягу 9 дзён хлопчыкі і дзяўчынкі будуць жыць у палатках, выпрабоўваць сябе і вучыцца бяспецы.*

*Палатачны лагер размясціўся на тэрыторыі Забалоцкай сярэдняй школы.*

**Рэва, Д.** Суперзорачкі акцябрацкага небасхілу / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 20.

*На абласным туры рэспубліканскага конкурсу акцябрацкіх груп «Суперзорачка» спаборнічалі прадстаўнікі сямі каманд. Конкурс, прысвечаны 25-годдзю Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, праходзіў на базе Цэнтра творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна.*

*Пераможцай стала каманда «ДЭОС» піянерскай дружыны імя М. К. Пуцэйкі з дзіцячага сада - сярэдняй школы вёскі Шаршуны Мінскага раёна.*

**Рэва, Д.** Сустрэча заўзятых аматараў даследаванняў / Д. Рэва // Настаўніцкая газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 20.

*У Мінскім абласным інстытуце развіцця адукацыі прайшла V Абласная навукова-практычная канферэнцыя «Арганізацыя праектнай і даследчай дзейнасці навучэнцаў».*

*Акрамя традыцыйнай работы ў секцыях, на канферэнцыі былі арганізаваны майстар-класы, праведзеныя педагогамі, якія ўжо не адзін год паспяхова займаюцца даследчай дзейнасцю. Так, Святлана Федарака, настаўніца географіі гімназіі № 1 Валожына, прапанавала майстар-клас па тэме «Дарожная карта, ці Як знайсці і зацікавіць вучня-даследчыка». Тэму развіцця навыкаў даследчага пошуку закрунула Алена Баіштык, настаўніца пачатковых класаў гімназіі № 10 Маладзечна. А Валянціна Скіба, намеснік дырэктара па вучэбна-метадычнай рабоце Мінскага дзяржаўнага абласнога ліцэя, правяла майстар-клас па тэме «Кампаратывістыка як прастора для даследчай дзейнасці».*

**Уласавец, К.** Дарогамі спаленых вёсак / К. Уласавец // Настаўніцкая газета. — 2015. — 2 ліпеня (№ 79). — С. 8.

*Вучні сярэдняй школы № 3 Капыля разам з класнымі кіраўнікамі Аленай Мікалаеўнай Садовік і Таццянай Міхайлаўнай Нядзельскай пабывалі на экскурсіі «Сёстры Хатыні».*

*Аўтар артыкула – навучэнка сярэдняй школы № 3 Капыля Кацярына Уласавец.*



**«Мінская праўда»** – абласная грамадска-палітычная газета.

Заснавана 1 лістапада 1950 года. Выходзіць тры разы на тыдзень.

Заснавальнікі: Мінскі абласны  
выканаўчы камітэт, Мінскі абласны Савет  
дэпутатаў, калектыў Мінскага абласнога  
ўнітарнага прадпрыемства «Рэдакцыя газеты «Мінская праўда».



Адрас рэдакцыі: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.

Web-сайт: <http://www.mpravda.by/>

E-mail: [info@minpraud.by](mailto:info@minpraud.by)

30.07.15

**Драздоўская, А.** Ньютан з Барысава / А. Драздоўская // Мінская праўда.  
— 2015. — 30 ліпеня (№ 125). — С. 14.

*У 46-й міжнароднай фізічнай алімпіядзе, якая прайшла ў індыйскім горадзе Мумбаі, беларуская зборная заваявала пяць медалёў. Навучэнец 11-га класа гімназіі № 1 Барысава Уладзіслаў Клімашонак атрымаў бронзавую ўзнагароду. Рыхтаваў Уладзіслава да перамогі заслужаны настаўнік Рэспублікі Беларусь, выкладчык фізікі гімназіі № 1 Барысава Яўген Валынец.*

28.07.15

**Лаппо, А.** Учысь и помни! / А. Лаппо // Мінская праўда. — 2015. —  
28 ліпеня (№ 124). — С. 2.

*В целях предупреждения ДТП с участием детей в Логойске прошла областная профилактическая акция «Безопасные каникулы», которая продлится до начала учебного года.*

25.07.15

**В добрый путь, выпускники!** / подгот. ред. совет проекта «Будзем  
разам!» [и др.] // Мінская праўда. — 2015. — 25 ліпеня (№ 122). — С. 8.

*В учреждениях общего среднего образования прошли выпускные вечера. Первичная организация РОО «Белая Русь» Минского облисполкома приняла активное участие в торжествах и чествовании лучших выпускников.*

*Галина Казак, начальник управления образования Минского облисполкома, председатель первичной организации Минского облисполкома РОО «Белая Русь», вручила наручные часы лучшему выпускнику – кадету Юрию Чижонкову.*

*Выпускники учреждений общего среднего образования Борисовского района награждены 33 золотыми и 4 серебряными медалями: гимназия № 1 Борисова – 8 золотых и 1 серебряная медаль; в средней школе № 2 и № 23, гимназии № 3 подготовлено по 3 золотых медалиста. Среди выпускников Большеухолодской средней школы – 3 золотых медалиста. 2 золотые медали получили выпускники средней школы № 7. Хороших результатов достигли педагогические коллективы и учащиеся ГУО «Пересадский УПК «Детский сад – средняя школа Борисовского района», Неманицкой средней школы, Лошницкой гимназии, Зембинской средней школы и др. Решением председателя Борисовского райисполкома Владимира*

*Мирановича все медалисты награждены денежной премией. 15 юношей и девушек Борисовщины удостоены премий специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке учащихся и студентов, победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам 2014/2015 учебного года.*

*В Воложине прошел районный выпускной бал для 245 выпускников школ района. 17 выпускников школ удостоены золотых медалей. Памятные подарки им вручил заместитель председателя Воложинской районной организации РОО «Белая Русь» Сергей Глинский.*

21.07.15

**Гоморина, А.** *Лето в провинции / А. Гоморина // Мінская праўда. — 2015. — 21 ліпеня (№ 119). — С. 2.*

*В Смолевичском районе в четвертый раз прошел арт-пленэр, основной темой которого стал «Шпацыр». Июльский пленэр объединил 13 педагогов-художников, которые преподают в художественных школах, гимназиях и высших учебных заведениях Слуцка, Минска, Жодино, Смолевич, Несвижа, Солигорска и других городов. Проект дал возможность поделиться интересными находками и опытом с коллегами. Завершилось мероприятие художественной выставкой работ педагогов в районном Доме культуры.*

09.07.15

**Брожина, Ю.** *Фестиваль надежды / Ю. Брожина // Мінская праўда. — 2015. — 9 ліпеня (№ 111). — С. 16.*

*О первом фестивале семей-усыновителей, который прошел на Минской областной спортивно-оздоровительной базе «Галактика», расположенной в Воложинском районе. Его организаторами выступили управление образования Минского облисполкома и Национальный центр усыновления Министерства образования Республики Беларусь. Всего в фестивале приняли участие 100 человек, в том числе 48 детей.*